

**Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов  
диссертационных исследований**

*В редакции приказа Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 01 февраля 2016 г.  
№ 22*

№ п/п	Название журнала (сборника)	Отрасль науки (научное направление)
<b>Научные журналы</b>		
1.	Автомобильные дороги и мосты	технические (строительство и эксплуатация дорог и мостов)
2.	Агропанорама	технические (сельскохозяйственное машиностроение и энергетика, технический сервис в агропромышленном комплексе); экономические (агропромышленный комплекс); сельскохозяйственные (зоотехния)
3.	Аграрная экономика	сельскохозяйственные; экономические (агропромышленный комплекс)
4.	Адукацыя і выхаванне	педагогические; психологические; философские
4 <sup>1</sup> .	Артэфакт	философские (философская антропология, философия культуры, эстетика); искусствоведение
5.	Архивы и делопроизводство	исторические (документалистика, документо- и архивоведение, историография, источниковедение и методы исторического исследования)
6.	Архитектура и строительство	архитектура; технические (геодезия, строительство)
7.	Архитектура и строительные науки	архитектура; технические (техническая эстетика и дизайн, строительство; деревопереработка)
8.	Банкаўскі веснік	экономические (вопросы финансов и денежного обращения; бухгалтерский учет и статистика)
9.	Беларуская думка *	исторические; политические; филологические; философские; экономические; социологические
10.	Беларуская лінгвістыка	филологические (языкознание)
11.	Беларуская мова і літаратура	педагогические (методика обучения белорусскому языку и литературе); филологические
12.	Беларускі гістарычны часопіс	исторические; искусствоведение; культурология; юридические
13.	Белая Вежа	исторические; филологические (литературоведение)

14.	Белорусский экономический журнал	экономические
15.	Біялогія і хімія	педагогические
16.	Бухгалтерский учет и анализ	экономические (бухгалтерский учет и статистика)
16 <sup>1</sup>	Веснік адукацыі	педагогические
17.	Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права **	исторические; политические; психологические; социологические; философские; экономические; юридические
18.	Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка.	педагогические; филологические
19.	Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў	искусствоведение; культурология; педагогические (вопросы социально-культурной деятельности, библиотековедения и книговедения; теории и методики профессионального образования)
20.	Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта **	политические; социологические; технические (товароведение экспертиза и безопасность непродовольственных товаров и сырьевых ресурсов); философские; экономические; юридические
21.	Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія	философские; политические; социологические
22.	Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права	исторические; экономические; юридические
23.	Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія	педагогические; психологические; филологические
24.	Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка	физико-математические–(физика)
25.	Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі	биологические; географические; геолого-минералогические;
26.	Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта	биологические, педагогические, физико-математические (математика)
27.	Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.	исторические; политические;

	Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. аліталогія	філасофские
28.	Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне.	тэхнічныя (інфарматыка, вылічальная тэхніка і ўправленне); фізіка-матэматычныя
29.	Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагагіка. Псіхалогія	педагагічныя; псіхалогічныя; філалагічныя
30.	Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазна ства	юрыдычныя;
31.	Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія.	біялагічныя; сацыялагічныя; эканамічныя
32.	Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 6. Тэхніка.	тэхнічныя (матэрыялазнаўства ў машынабудаванні, фізіка кандэсаванага стану)
33.	Веснік Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь	юрыдычныя
34.	Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, фі алогія	історыя; філалагічныя; філасофские
35.	Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. Серыя В. Прыродазнаўчыя навукі: матэматыка, фізіка, біялогія	біялагічныя; фізіка-матэматычныя (матэматыка, фізіка кандэсаванага стану, твёрдая электроніка);
36.	Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А.Куляшова. Серыя С. Псіхалагіка-педагагічныя навукі: педагагіка, псіхалогія	педагагічныя; псіхалогічныя
37.	Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А.Куляшов. Серыя Д. Эканоміка, сацыялогія, права	сацыялагічныя; эканамічныя; юрыдычныя
38.	Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П.Шамякіна	біялагічныя; педагагічныя; філалагічныя

39.	Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук	исторические; педагогические; философские
40.	Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук	биологические (общая биология); сельскохозяйственные (рыбное хозяйство и аквакультура)
41.	Веснік сувязі	технические (информатика, вычислительная техника и управление; связь); экономические (связь)
42.	Вести Института современных знаний	искусствоведение; культурология; технические (информатика, вычислительная техника и управление)
42 <sup>1</sup> .	Вести Института предпринимательской деятельности	экономические
43.	Вестник Академии МВД Республики Беларусь	исторические; юридические; психологические (юридическая психология)
44.	Вестник БарГУ. Серия: «Биологические науки (Общая биология). Сельскохозяйственные науки (Агрономия)»	биологические (общая биология); сельскохозяйственные (агрономия)
44 <sup>1</sup>	Вестник БарГУ. Серия: «Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки	исторические (отечественная история; всеобщая история; историография, источниковедение и методы исторического исследования); экономические (экономика и управление народным хозяйством); юридические (теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; конституционное право, конституционный процесс, муниципальное право; гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право)
45.	Вестник БарГУ. Серия: «Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки (литературоведение)»	педагогические; психологические; филологические (литературоведение)
46.	Вестник БарГУ. Серия «Технические науки»	технические (машиностроение и машиноведение; процессы и машины агроинженерных систем)
47.	Вестник БГУ. Серия 1: физика, математика, информатика	технические (информатика, вычислительная техника и управление; радиотехника и связь; электроника); физико-математические
48.	Вестник БГУ. Серия 2: химия, биология, география	биологические; географические; химические
49.	Вестник Белорусского	технические (подвижной состав железных дорог, тяга

	государственного университета транспорта ***	поездов и электрификация; управление процессами перевозок)
50.	Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии	сельскохозяйственные; технические (сельскохозяйственное машиностроение); экономические (агропромышленный комплекс)
51.	Вестник Белорусско-Российского университета	технические (машиностроение, электротехника); приборостроение
52.	Вестник Брестского государственного технического университета. Серия "Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология"	технические (тепло- и водоснабжение, экология)
53.	Вестник Брестского государственного технического университета. Серия "Машиностроение"	технические (машиностроение)
54.	Вестник Брестского государственного технического университета. Серия "Физика, математика, информатика"	технические (информатика, вычислительная техника и управление)
55.	Вестник Брестского государственного технического университета. Серия "Строительство и архитектура"	архитектура; технические (строительство)
56.	Вестник Витебского государственного медицинского университета	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские; фармацевтические
57.	Вестник Витебского государственного технологического университета	технические (технология машиностроения; технология и оборудование легкой промышленности; химическая технология); экономические (экономика легкой промышленности, региональная экономика)
58.	Вестник Военной академии Республики Беларусь	военные; технические (информатика, вычислительная техника и управление; вооружение и военная техника; радиотехника, связь, электроника и микроэлектроника); педагогические (воинское обучение и воспитание, военная педагогика)
59.	Вестник Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого	технические (машиностроение и машиноведение, материаловедение, энергетика); экономические (экономика и управление промышленностью)
60.	Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь	психологические; технические (безопасность в чрезвычайных ситуациях; пожарная и промышленная безопасность)

61.	Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 1. Филология	филологические
62.	Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 2. Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков	педагогические; психологические
63.	Вестник МГИРО	исторические (отечественная история); педагогические; психологические
64.	Вестник Могилевского государственного университета продовольствия	технические (пищевые технологии; процессы, аппараты и оборудование пищевых производств)
65.	Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки	исторические; филологические
66.	Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки.	технические (материаловедение; машиностроение и машиноведение; химические технологии)
67.	Вестник Полоцкого государственного университета. Серия С. Фундаментальные науки.	технические (информатика, вычислительная техника и управление; электрофизика; электрофизические установки и технологии); физико-математические (электрофизика)
68.	Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Д. Экономические и юридические науки	экономические (экономика и управление промышленностью; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет и статистика); юридические
69.	Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки.	культурология; педагогические; философские
70.	Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Ф. Строительство. Прикладные науки.	технические (геодезия; геоэкология; строительство)
71.	Вестник фармации	медицинские (фармакология, клиническая фармакология); фармацевтические;
72.	Вестник Фонда фундаментальных исследований**	биологические; географические; геолого-минералогические; медицинские; технические; физико-математические; химические

73.	Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія	педагогічныя; псіхалагічныя; філалагічныя
74.	Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія **	історычныя; культуралогія; політычныя; сацыялагічныя; філасофскія; эканамічныя (эканамічная тэорыя)
75.	Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія**	біялагічныя; геаграфічныя; педагогічныя (тэорыя і методіка навучэння матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы); тэхнічныя (інфарматыка, вылічальная тэхніка і управленне); фізіка-матэматычныя (матэматыка, оптыка, фізіка кандэнсаванага стану)
76.	Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі	іскусствазнаўства (музыкальнае іскусства); культуралогія
77.	Весці Нацыянальнай акадэміі навуک Беларусі. Серыя аграрных навук *,***	ветэрынарныя; сельскагаспадарчыя; тэхнічныя (сельскагаспадарчае машынабудаванне і транспарт); эканамічныя (аграрна-прамысловы комплекс)
78.	Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук	біялагічныя
79.	Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук *,***	іскусствазнаўства; історычныя; політычныя; сацыялагічныя; філалагічныя; філасофскія; эканамічныя; юрыдычныя
80.	Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя медыцынскіх навук	біялагічныя (медыка-біялагічныя аспекты); медыцынскія
81.	Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка- матэматычных навук ***	фізіка-матэматычныя (матэматыка, інфарматыка, фізіка)
82.	Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка- тэхнічных навук ***	тэхнічныя; фізіка-матэматычныя (прыкладная фізіка)
83.	Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хімічных навук ***	геолога-мінералагічныя; хімічныя

84.	Военная медицина	медицинские
85.	Вопросы организации и информатизации здравоохранения	медицинские (общественное здоровье и здравоохранение)
86.	Вычислительные методы в прикладной математике (Computational methods in applied mathematics)	физико-математические (математика)
87.	Выхаванне і дадатковая адукацыя	педагогические (общая педагогика, история педагогики и образования; проблемы воспитания; теория и методика социокультурной деятельности)
88.	Вышэйшая школа *	исторические; педагогические; психологические; политические; социологические; философские
89.	Геаграфія	педагогические
90.	Гісторыя і грамадазнаўства	исторические; педагогические (история педагогики и образования, теория и методика обучения и воспитания (история)); философские
91.	Горная механіка і машынастроенне	технические (геотехнология, материаловедение, машиностроение)
92.	Гуманітарна-эканамічны вестнік	исторические; социологические; экономические (экономика и управление на предприятии, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит)
93.	Доклады БГУИР	технические (информатика; радиотехника и связь; электроника); физико-математические (электроника, радиофизика)
94.	Доклады Национальной академии наук Беларуси *	по всем отраслям науки и научным направлениям
95.	Евразійскі онкалагічны журнал	медицинские (онкология)
96.	Идеологические аспекты военной безопасности	исторические (отечественная история; история международных отношений и внешней политики); политические (политические институты, процессы и технологии; политическая культура и идеология; политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития)
97.	Жывотнаводства і ветэрынарная медыцына	ветеринарные; сельскохозяйственные (зоотехния)
98.	Журнал Гродненского государственного медицинского	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские



	университета	
99.	Журнал международного права и международных отношений	исторические (международные отношения); экономические (вопросы мировой экономики и международного сотрудничества); юридические (вопросы международного права и международных отношений)
100.	Журнал прикладной спектроскопии	физико-математические (физика); технические; химические
101.	Законность и правопорядок	юридические
102.	Замежные мовы	педагогические; филологические
103.	Здравоохранение	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
104.	Земля Беларуси	географические; сельскохозяйственные (агрочвоведение, агрофизика)
105.	Земляробства і ахова раслін	биологические; сельскохозяйственные
106.	Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Гуманитарные науки	исторические; филологические; философские
107.	Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Социально-экономические и общественные науки	педагогические; экономические; юридические
108.	Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Естественные науки	биологические; технические (информационные технологии; радиотехника и связь; электроника); физико-математические
109.	Изобретатель	технические (машиностроение, энергетика, транспорт)
110.	Имунопатология, алергология, инфектология	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
111.	Инженерно-физический журнал	технические (теплофизика, термодинамика необратимых процессов, тепло- и массообмен); физико-математические (теплофизика, термодинамика необратимых процессов, тепло- и массообмен)
112.	Инновационные образовательные технологии	педагогические (теория и методика профессионального образования); психологические (педагогическая психология); экономика (экономика и качество образования)
112 <sup>1</sup>	Инновационные технологии в медицине	биологические (биофизика, биохимия); медицинские

113.	Интеллектуальная собственность в Беларуси	экономические (вопросы интеллектуальной собственности); юридические (вопросы интеллектуальной собственности)
114.	Информатизация образования	технические (информатика, вычислительная техника и управление)
115.	Информатика	технические (информатика, вычислительная техника и управление); физико-математические (математика)
116.	Иппокрена	политические; социологические; экономические (экономика и управления народным хозяйством)
117.	Искусство и культура	искусствоведение; культурология; педагогические (педагогические проблемы в сфере культуры и искусства)
118.	Кардиология в Беларуси	медицинские
119.	Клиническая инфектология и паразитология	медицинские (инфекционные болезни, клиническая иммунология, аллергология и паразитология)
120.	Лабораторная диагностика. Восточная Европа	медицинские (лабораторная диагностика, иммунология); биологические (физико-химическая биология; физиология; лабораторная диагностика)
121.	Лечебное дело	медицинские
122.	Литосфера	геолого-минералогические
123.	Литье и металлургия	технические (металлургия, материаловедение)
124.	Мастацкая і музычная адукацыя	искусствоведение; культурология; педагогические
125.	Материалы, технологии, инструменты	технические (машиностроение, материаловедение, химические технологии); физико-математические (механика деформируемого твердого тела; динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; физика конденсированного состояния)
126.	Матэматыка	педагогические
127.	Медико-биологические проблемы жизнедеятельности	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
128.	Медицина	медицинские
129.	Медицинская панорама	медицинские
130.	Медицинские новости	медицинские
131.	Медицинский журнал	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
132.	Мелиорация	сельскохозяйственные; технические (мелиорация, рекультивация и охрана

		земель, гидротехническое и мелиоративное строительство, геоэкология)
133.	Метрология и приборостроение	технические (метрология, диагностика, приборостроение)
134.	Механика машин, механизмов и материалов	технические (машиностроение, механика); физико-математические (механика)
135.	Мир спорта	биологические (медико-биологические аспекты физической и спортивной подготовки); педагогические (вопросы физического воспитания, физической культуры и спортивной тренировки)
136.	Народная асвета	педагогические; психологические; филологические
137.	Наука и военная безопасность (научное приложение к журналу "Армия")	военные; технические (вооружение и военная техника, моделирование боевых действий; радиотехника)
138.	Наука и инновации	биологические; медицинские; экономические (вопросы инновационного развития)
139.	Наука и техника	архитектура; технические (по группам специальностей: машиностроение и машиноведение; транспорт; геодезия и разработка полезных ископаемых; строительство и архитектура; информатика, вычислительная техника и управление; приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы; металлургия; энергетика); физико-математические (механика деформируемого твердого тела; оптика); экономические (экономика и организация производства в промышленности)
140.	Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа	медицинские
141.	Нелинейные явления в сложных системах (Nonlinear Phenomena in Complex Systems)	физико-математические (физика)
142.	Неразрушающий контроль и диагностика	технические (приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий; методы контроля и диагностики в машиностроении)
143.	Нефтяник Полесья	геолого-минералогические; технические (техника и технология добычи нефти; разработка нефтяных и газовых месторождений; техника и технология повышения нефтеотдачи пластов)
144.	Новая экономика	экономические

145.	Новости медико-биологических наук (News in biomedical sciences)	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
146.	Новости науки и технологий	экономические; технические
147.	Новости хирургии	медицинские
148.	Онкологический журнал	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
149.	Оториноларингология. Восточная Европа	медицинские (оториноларингология)
150.	Офтальмология Восточная Европа	медицинские
151.	Охрана материнства и детства	медицинские
152.	Пачатковая школа	педагогические (начальное образование)
153.	Педагогическая наука и образование	педагогические; психологические; философские
154.	Педиатрия. Восточная Европа	медицинские (педиатрия)
155.	Пищевая промышленность: наука и технологии	технические (технологии продовольственных продуктов)
156.	Полымя	филологические (литературоведение)
157.	Потребительская кооперация	технические (технология и товароведение продовольственных и непродовольственных товаров); экономические (проблемы потребительской кооперации)
158.	Почвоведение и агрохимия	сельскохозяйственные
159.	Право.by	юридические
160.	Пралеска	педагогические (дошкольное образование и воспитание)
161.	Приборы и методы измерений	технические (средства и методы измерений, контроля, диагностики и оценки качества и объектов и процессов); физико-математические (средства и методы измерений, контроля, диагностики и оценки качества и объектов и процессов)
162.	Природные ресурсы **	биологические; географические; геолого-минералогические; сельскохозяйственные; технические (геоэкология); экономические (экономика природопользования)
163.	Проблемы здоровья и экологии	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские
164.	Проблемы управления. Серия А (экономические науки,	психологические; социологические;

	социологические науки, психологические науки)	экономические
165.	Проблемы управления. Серия В (философские науки, юридические науки, политические науки)	политические; философские; юридические
166.	Проблемы физики, математики и техники	технические (информатика, вычислительная техника и управление); физико-математические (математика, физика)
167.	Промышленно-торговое право	юридические
168.	Профессиональное образование	педагогические (вопросы профессионального образования); психологические (вопросы профессионального образования)
169.	Психиатрия, психотерапия и клиническая психология	медицинские (психиатрия и наркология); психологические (психологические аспекты психического здоровья)
170.	Психологический журнал	психологические
171.	Репродуктивное здоровье. Восточная Европа	медицинские (гинекология и педиатрия)
172.	Рецепт	медицинские; фармацевтические
173.	Родные слова	искусствоведение; культурология; педагогические (теория и методика обучения белорусскому языку и литературе); филологические
174.	Русский язык и литература	педагогические; филологические
175.	Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні	экономические (бухгалтерский учет; статистика; экономика и управление народным хозяйством); юридические
176.	Системный анализ и прикладная информатика	технические (системный анализ, управление и обработка информации; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; методы и системы защиты информации, информационная безопасность)
177.	Современная стоматология	медицинские
178.	Социология	политические; социологические; философские
179.	Спецыяльная адукацыя	педагогические
180.	Стандартизация	технические (приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы;

		стандартизация и управление качеством продукции)
181.	Стоматолог	медицинские (стоматология)
182.	Стоматологический журнал	медицинские
183.	Судовы веснік	юридические
184.	Теоретическая и прикладная механика	технические (машиностроение, строительство); физико-математические (биомеханика, механика деформируемого твердого тела)
185.	Трение и износ	технические (машиностроение и машиноведение; химические технологии); физико-математические (механика, физика конденсированного состояния)
186.	Труды Белорусского государственного университета. Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем	биологические
187.	Труды БГТУ. № 1. Лесное хозяйство	биологические; сельскохозяйственные
188.	Труды БГТУ. № 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность	технические (технологии)
189.	Труды БГТУ. № 3. Химия и технология неорганических веществ.	технические (технологии)
190.	Труды БГТУ. № 4. Химия, технология органических веществ, биотехнология	биологические (биотехнология); технические (геоэкология, технологии)
191.	Труды БГТУ. № 5. История, философия, филология	исторические; философские
192.	Труды БГТУ. № 6. Физико-математические науки и информатика	технические (информатика, вычислительная техника и управление); физико-математические (информатика)
193.	Труды БГТУ. № 7. Экономика и управление	экономические
194.	Труды БГТУ. № 9. Издательское дело и полиграфия	технические (технологии)
195.	Труд. Профсоюзы. Общество.	социологические; экономические; юридические
196.	Труды Института математики	физико-математические (математика)
197.	Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины"	биологические; ветеринарные; сельскохозяйственные
198.	Философия и социальные науки	психологические;

		социологические; философские
199.	Финансы. Учет. Аудит	экономические
200.	Фізіка	педагогические
201.	Хирургия. Восточная Европа.	медицинские (хирургия, онкология, анестезиология)
202.	Хлебопек	технические (технология продовольственных продуктов)
203.	Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация	технические (безопасность деятельность человека)
204.	Чрезвычайные ситуации: образование и наука	технические (безопасность деятельности человека)
205.	Экологический вестник	биологические; сельскохозяйственные; технические (экология)
206.	Экология и животный мир	биологические; ветеринарные; сельскохозяйственные
207.	Экономика и банки	экономические (бухгалтерский учет и статистика; финансы, денежное обращение и кредит; региональная экономика)
208.	Экономика и управление	экономические
209.	Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь	экономические
210.	Экстренная медицина	медицинские
211.	Электроника инфо	технические (информационные технологии и системы)
212.	Энергетика – Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ	технические (строительство энергетических объектов; энергетика)
213.	Энергетика и ТЭК	технические (энергетика)
213 <sup>1</sup>	Энергетическая стратегия	технические (энергетика)
214.	Энергия и менеджмент	технические (энергетика)
215.	Энергоэффективность	технические (энергетика, электротехника)
216.	Эпизоотология, иммунобиология, фармакология, санитария	биологические; ветеринарные; сельскохозяйственные
217.	Юстыцыя Беларусі	юридические
СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ		

218.	Актуальные вопросы антропологии	биологические (антропология); исторические (антропология); медицинские (антропология)
219.	Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья	технические (технология продовольственных продуктов; процессы, аппараты и оборудование пищевых производств)
220.	Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства	ветеринарные; сельскохозяйственные (зоотехния)
220 <sup>1</sup>	Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития	исторические (история международных отношений и внешней политики); политические (политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития)
221.	Актуальные проблемы науки XXI века: сборник научных статей молодых ученых	технические (информатика); юридические, экономические
222.	Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права	юридические (международное частное право; международное право; европейское право)
223.	Актуальные вопросы машиноведения	технические (машиноведение и машиностроение)
224.	Актуальные проблемы неврологии и нейрохирургии	медицинские
225.	Архіварыус	исторические
226.	Архитектура	архитектура
227.	Беларускі археаграфічны штогоднік	исторические (документалистика, документо- и архивоведение, историография, источниковедение и методы исторического исследования, археология)
228.	Беларусь и мировые экономические процессы	экономические (мировая экономика)
229.	Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў	исторические; культурология; педагогические (библиотековедение, библиографоведение и книговедение)
230.	Ботаника (исследования)	биологические
231.	Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы	юридические ( уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право; уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность)
232.	Вопросы рыбного хозяйства Беларуси	биологические; сельскохозяйственные (зоотехния)
233.	Гістарычна-археалагічны зборнік	исторические (отечественная история, историография, источниковедение и методы исторического исследования, археология)



234.	Защита растений	биологические; сельскохозяйственные
235.	Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі	педагогические; психологические
236.	Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі	исторические (документалистика, документоведение, архивоведение, историография, источниковедение и методы исторического исследования); культурология; педагогические (библиотеко- и книговедение)
237.	Здоровье и окружающая среда	биологические (медико-биологические аспекты); медицинские (профилактическая медицина)
238.	Земледелие и селекция в Беларуси	сельскохозяйственные (агронимия)
239.	Зоотехническая наука Беларуси	сельскохозяйственные
240.	Исследования по истории Восточной Европы	исторические
241.	Картофелеводство	биологические; сельскохозяйственные; технические (технология продовольственных продуктов)
242.	Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны	исторические (историография, источниковедение, документалистика, документоведение, архивоведение, музееведение)
243.	Матэрыялы па археалогіі Беларусі	исторические (археология)
244.	Машиностроение	технические (машиностроение и машиноведение; механика деформируемого твердого тела); физико-математические (механика деформируемого твердого тела)
245.	Металлургия	технические (машиностроение, металлургия)
246.	Механизация и электрификация сельского хозяйства	технические (сельскохозяйственное машиностроение; транспорт)
247.	Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты	биологические (микробиология, биотехнология); химические (биотехнология); сельскохозяйственные (зоотехния)
248.	Молекулярная и прикладная генетика	биологические; медицинские (медико-биологические аспекты); сельскохозяйственные
249.	Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь	философские; экономические; юридические
250.	Научные труды Белорусской государственной академии музыки	искусствоведение (музыкальное искусство)

251.	Научные труды Белорусского государственного экономического университета**	политические; социологические; экономические; юридические
253.	Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки	политические; философские; экономические
254.	Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки	исторические; педагогические; психологические
255.	Овощеводство	биологические; сельскохозяйственные
256.	Плодоводство	биологические; сельскохозяйственные
257.	Порошковая металлургия	технические (нанотехнологии, порошковая металлургия)
258.	Право в современном белорусском обществе	юридические
259.	Право и демократия	юридические
260.	Працы гістарычнага факультэта БДУ	исторические (отечественная история, всеобщая история, историография, источниковедение и методы исторического исследования)
261.	Природопользование	географические; сельскохозяйственные; технические (геотехнология; геоэкология)
262.	Проблемы защиты информации (с грифом "Секретно")	технические (информатика); физико-математические (математика, информатика)
263.	Проблемы лесоведения и лесоводства	биологические; сельскохозяйственные
264.	Проблемы современного бетона и железобетона	технические (строительные конструкции, здания и сооружения; строительные материалы и сооружения; технология и организация строительства)
265.	Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции	юридические
266.	Проблемы экономики	экономические (вопросы аграрной экономики)
267.	Психологическое сопровождение образовательного процесса	психологические
268.	Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі	искусствоведение; исторические (антропология; этнография, этнология); филологические (фольклористика)
269.	Российские и славянские	исторические (отечественная история, всеобщая

	исследования	история, историография, источниковедение и методы исторического исследования)
270.	Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности)	экономические (бухгалтерский учет, статистика, экономика транспорта и транспортная логистика)
271.	Сборник научных статей Военной академии Республики Беларусь	военные; технические (вооружение и военная техника)
272.	Сборник научных трудов НИИ Вооруженных Сил (с грифом "Секретно")	военные (теория вооружения, вооружение и военная техника); технические (теория вооружения, вооружение и военная техника)
273.	Свиридовские чтения	педагогические (методика преподавания химии); химические
274.	Сельское хозяйство - проблемы и перспективы	ветеринарные; сельскохозяйственные; экономические (вопросы аграрной экономики)
275.	Современные методы и технологии создания и обработки материалов	технические (материаловедение (машиностроение); технология машиностроения; обработка металлов давлением)
276.	Социологический альманах	социологические
277.	Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности	медицинские (акушерство и гинекология, педиатрия, генетика)
277 <sup>1</sup>	Теория и методика профессионального образования	педагогические (теория и методика профессионального образования)
278.	Тепло- и массоперенос / государственное научное учреждение "Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси"	технические (теплофизика и теоретическая теплотехника, энергетика); физико-математические (теплофизика и теоретическая теплотехника)
279.	Труды Института национальной безопасности Республики Беларусь	исторические; психологические; юридические
280.	Труды факультета международных отношений БГУ	исторические (международные отношения); экономические (вопросы мировой экономики и мирового сотрудничества); юридические (вопросы международного права и международных отношений)
281.	Ученые записки / учреждения образования "Витебский государственный университет имени П.М.Машерова"	исторические; филологические; философские
282.	Ученые записки. Сборник научных трудов Белорусского	биологические (медико-биологические аспекты физической и спортивной подготовки);

	государственного университета физической культуры	педагогические (вопросы физического воспитания, физической культуры и спортивной тренировки)
282 <sup>1</sup> .	Философские исследования	философские
283.	Экономика, моделирование, прогнозирование	экономические
284.	Экономика, право и проблемы управления	экономические; юридические
284 <sup>1</sup>	Экономическая наука сегодня	экономические

Примечания:

1. Изданиям, отмеченным знаком (\*), с учетом их статуса разрешено в одном их выпуске (серии) публиковать статьи по всем перечисленным в III графе настоящего Перечня отраслям науки (научным направлениям).
2. Для изданий, отмеченных знаком (\*\*), в отдельных их выпусках статьи публикуются не более чем по трем перечисленным в графе III настоящего Перечня отраслям науки (научным направлениям).
3. Издания, отмеченные знаком (\*\*\*), включены в настоящий Перечень вместе с приложениями.